

7376797

МІХАІЛ.


# Хрыстовы Золак

ВЕРШЫ.

1923 год.

ВІЛЬНЯ

Беларуская Друкарня ім. Фр. Скарыны.



МІХАІЛ.

# ХРИСТОВЫ ЗОЛАК

ВЕРШЫ.

1923 год

Vol. 1




1316797

Вільня 1927 г.



МИХАІЛ.



## ХРЫСТОВЫ ЗОЛАК.

Прыдзеце да Мяне ўсе пакрыўджа-  
ныя, дык Я супакою вас! (Ев. Мц. XI, 28).

Хрыстовы Золак запаліўся  
Ў маім жыцьці.  
Па волі Божай Ён зъявіўся—  
Даць хрэст нясьці.

(Адкр. Яна II, 28; ХХII, 16).

## МОЙ ХРЭСТ.

Бог съяты мяне стварыў,  
Між людзямі пасяліў,  
І съявитага Духа ўліў,  
Каб я Праўду палюбіў.

Духам Бог мяне дарыў,  
Каб Хрысту я другам быў,  
Каб Яго людзёў бадрыў—  
Шчасьцю вечнаму вучыў.

Старобін-Пінск. 1919-1923 г.

## I. МАЯ ВЕРА.

Веру ў Бога, веру ў рай  
Веру, як вучыў Хрыстос,  
Што ёсьць шчасьця вечны край,  
Што Ён нам яго прынёс.

Веру ў Бога цераз Духа,  
Што Хрыстос Сваім прыслаў.  
Бог вядзе мяне як друга,  
Ў шчасьця край, як Ён казаў.

Старобін-Пінск. 1919-1923 г.

## ІІ. БАЦЬКОМ.

Дарагія бацькі! Вы мяне гадавалі  
У страсе Божым аж дваццаць гадоў,  
Веры ў Бога па сіле сваёй навучалі,  
Каб любіў, як сябе, я ўсіх роўна людзёў.

Колькі веру я ў Бога, дык столькі баюся,  
Столькі волю святую Яго пазнаю,  
Ды аб праўдзе Яму я заўсёды малюся  
Й вас прашу, за душу больш маліцца маю.

Старобін-Пінск. 1920-1923 г.

### ІІІ. ВЯЛІКДЗЕНЬ.

І сягоныя ў ноч съятую,  
Збудаваўся люду лёс:  
Бог дарогу даў прастую—  
Наш Ісус Хрыстос вакрос.

Трэба жыць цяпер нам съята,  
Шчасьце піць, што Ён прынёс;  
Бо живём пад Ім багата,  
Ды пяём: „Хрыстос Вакрос!“

Вось і ліха? гдзесь прапала,  
Кожны верны з сэрца строс;  
Хоць у нас яно гуляла,  
Дык цяпер забраў Хрыстос.

Вось як добра гэта съята,  
Што дало нам шчасьця лёс:  
Будзем жыць душой багата,  
Бо Ісус Хрыстос вакрос!

Быдгошч. 1 траўня 1921 г.

#### IV. КРЫНІЦА.

Крыніца з зямлі выцякае,  
Па каплі сачыцца,  
Раўчук свой у рэчку ўлівае,  
Каб з морам злучыцца.  
  
Вось гэтак я веру сваю  
Ад Бога прыймаў...  
  
З Христовай любоўю зълію,  
Як Бог загадаў.

Быдгошч, 8 траўня 1921 г.

V.

У раўчуку вада цячэ,  
Пакуль яе там прыbyвае;  
А люд шчасльіва ўвесь жыве,  
Пакуль аж Праўды ў ім хапае.

Быдгошч. 11 траўня 1921 г.

VI.

Птушка працуе, клапоча,  
Бо ўзгадаваць дзяцей хоча.  
А ўзгадаваўшы як можа,  
Кажа: „дай спосаб ім Божа“!

Быдгошч. 12 траўня 1921 г.

## VII.

Людзі! вы дайце спакой песьняру—  
Й ён вам аб шчасьці на ліры съпяе,  
Бо калі робіцца як бы ў віру,  
Дык і песьняр неспакойна гудзе.

Коцюцца хвалі на сэрцы яго,  
Разам з народам ён церпіць сваім;  
Гэтак, пакутніка-бацькі свайго  
Сын, усёй крыўдай бывае ганім.

Песьні плакучыя з сэрца ірвуцца,  
К шчасьцю-спакою, заўсёды, завуць,  
Плачуць, пакуль паўнатою даб'юцца  
Радасьці, плачуць, боль сэрцу нясуть.

Людзі! шукаеце ветна спакою—  
Толькі-ж няпраўдай яго не бярэце:  
ідзеце ціхутка дарогай Хрыстовай,  
Ліры песьнярскай спакой падарэце!

Быдгошч. 17 траўня 1921 г.



## VIII.

Нешта гудзе пад нагамі...  
Цёмна! нічога не ўбачыш.  
Не, то па-над галавамі.. .  
Страшна... стаіш тут ды плачаш.

Цемра, раскрыйся прад намі,  
К съвету ты нас прапусьці!  
— „Не, вы разьбіць мяне самі  
Можаце, й к съвету ісьці“.

„Толькі вам трэба душу  
Чыстую мець, як сълязінка,  
Дык тагды к съвету пушчу—  
Й прыйдзе к вам шчасьця часінка“.

Быдгошч. 18 траўня 1921 г.

## IX. У РОДНЫМ [КРАІ.]

Вось за намі ўжо чужына,  
Гдзе тамілісь мы душой,  
Цёмана, быццам дамавіна,  
Съцежкай там ідуць крывой.

Ў родны край вярнулісь мы,  
Нас сустрэлі пахі краю...  
Жыта, красак і травы,—  
Ў краі родным адыхаем.

Мьюць родныя нас воды,  
Птушкі песні нам пяюць,  
Забываєм пра няўзгоды,  
Бо ў спакою дні ідуць.

Луніншчына.  
Кішча, Ленінскай вол. 1 чэрвеня 1921 г.

X.

Зусім блізка к роднай  
Хаце я прыйшоў  
І, з душою згодна,  
Ўжо спакой знайшоў.

Толькі ўперад мне  
Трэба паглядзець...  
Гніль, бы ў тэй труне,  
Хоча валадзець...

Дык на сэрцы сумна,  
Бы ў чужыне мне,  
Вечна, вечна думна  
Ў роднай старане.

Кішча. 17 чэрвеня 1921 г.

## XI.

Многа думак пераходзіць:  
Кожна шчасьцем мне съмлецца,  
Кожна ўсё к дабру падводзіць,  
Толькі з горам часта трэцца.

Й вось адну я думку маю:  
„Шчасьце ў сэрца каб прыняць:  
Шчасьце з Божага каб раю,  
Што ніхто ня дуж адняць“!

Кішча. 3 ліпня 1921 г.

## XII. ДАЙЦЕ!

Дайце мне лекаў ад суму,  
Дайце мне ўсё перажыць!  
Дайце зъячыць маю думу,  
Дайце цярпеньнем зъячыць !

Дума мая непанятная,  
Што ты гняцеш мяне часта?  
Ў сэрцы засела заўзятная,  
Й мучыш мяне, быццам трасца?

Кішча. 11 ліпня 1921 г.

### XIII. БАЦЬКУ.

Як маці цябе арадзіла,  
Ты—скора астаўся адзін;  
Ты бачыў яе дзе магіла  
Ды плакаў па ей ты адзін.

І рос ты бяз хлеба-вады,  
Хоць з бацькам, але-ж ты адзін.  
І вырас сярод тэй бяды—  
Далей ты гаруеш адзін.

Вось сына сабе ўзгадаваў,  
Ты думаў, ня будзеш адзін,  
Дык вораг яго адагнаў—  
І ўзноў ты астаўся адзін.

Цяпер-жа страдаеш у горы,  
Бяз сына, страдаеш адзін;  
А сын твой пайшоў аж па долю,  
Каб ты не страдаў больш адзін.

Але, ўсё-ж-такі, ты страдаеш,  
Гэт роўна, бяз сына адзін,  
І сумна яго ты чакаеш,  
Чакаеш, мой бацька, адзін!

Рахавічы. 15 жніўня 1921 г.

XIV.

Злосна вецер завывае  
Цёмнай ноччу на дварэ:  
То па целе прабягае,  
То ў душу ён страхам пръ.

Усе забілісь па кутох,  
Каб схавацца ходзь крыху,  
Дый забылі аб братох,  
Што цярпяць так у граху.

Кішча. 1 лістапада 1921 г.

## XV. ДЗЕЦІ.

Як расьціна к сонцу льне,  
Так к навуцы дзеци йдуць.  
Іх бацькі туды вядуць:  
Моў, хай шчасьце на міне.

Пужычы. 14 лістапада 1921 г.

XVI. Я.

Я радзіўся, каб жыць,  
Я жыву, каб памерці...  
Ды аружжам каб быць,  
Божых ворагаў съцерці.

Сам кіруе Бог мною,  
Сваю волю дае.  
Гаспадар над душою;  
Куды трэба Ён шле.

Пужычы. 4 сінэжня 1921 г.

## XVII. ДА МАЦІ.

Ня плач маці,  
Ня плач маці  
    Па сынку сваім!  
Не пайшоў ён  
    Прападаці  
    Ды ў бары глухім.  
А пайшоў ён,  
    Родна маці,  
    Праўданьку шукаць.  
Ня плач маці,  
Ня плач маці  
    Годзі шкадаваць!  
Дый знайшоў сын  
    Праўду тую  
    Ў сэрцайку сваім.  
Ня плач маці,  
Ня плач маці  
    Па сынку такім!

Пужычы. 1 студзеня 1922 г.

## XVIII. СІРАТА.

Я ня маю маці,  
Я ня маю бацькі,  
Толькі цётка й дзядзька  
Кажуць гараваці.

Я зазнаўся з горам  
З самай калыбелі:  
Многа ў плечы грэлі  
І давілі морам.

А цяпер узросшы?—  
Трэба гараваці,  
Многа працеваці,  
Ўсё на плечы ўзнёсшы.

Пухычы. 1 студзеня 1922 г.

## XIX.

Мы жартуем і съмяёмся,  
А дарога ў неба нам;  
Съмех, дзе мы ні павярнёмся,  
Толькі сумна нейк грудзям.

Божа, Божа наш вялікі!  
Нас дарогай павядзі!  
Шлях хай будзе адналікі,  
Праўдай вечнай наградзі!

Пужычы, 2 студзеня 1922 г.

## XX. ЦЕМНАЦЕ.

Слухай цемната!

Не здалееш ты,  
Бо ў мяне паўната  
Дзецкай прастаты.

Я цяпер бязстрашны,  
Покуль Бог са мною:  
Гаспадар Ён важны  
Над маей душою!

Пухычы. 3 студзеня 1922 г.

## XXI. НА КОЛЯДЫ.

Ноч съятая зыйшла  
На зямлю дарагую,  
Цішыню прынясла,  
Цішыню нам съятую.

Ў гэту ночку съятую,  
Я з бацькамі сваімі  
На маліцьве съяткую  
Дый сустрэўся ў ёй з імі.

Ноч съятая зыйшла  
На зямлю дарагую,  
Цішыню прынясла,  
Цішыню нам съятую.

Пужычы. 6 студзеня 1922.

## ХХII. СЭРЦА.

Сэрца шчыміць і дрыжыць,  
Хоча чагосьці прасіць.

Хоча дый просіць яно  
Сылёзы ўсе выліць бачно.

Выліць іх Праўдай здаровай,  
Вечнай, съятою, Христовай.

Сэрца шчыміць і дрыжыць,  
Хоча яно гаварыць.

Пужычы, 14 студзеня 1922 г.

## ХХII. ДЗЯЎЧЫНЕ.

У жыцьці я сваім  
Штосьці маю  
Й перад тым дарагім  
Я зважаю.  
  
Дарагім ёсьць мой Бог,  
Гаспадар,  
Над усё Ён дарог,  
Уладар.  
  
Дык мне другам зямным  
Можа быць,  
.Хто ёсьць здольна, такім  
Палюбіць.

Рахавічы. 18 красавіка 1922 г.

## XXIV. С. БАРАЮ.

Няхай вайна бушуе,  
Няхай брат брата б'е,  
Ды век сябе марнуе—  
Я-ж буду ў старане.

Вазьму, сабе кусты  
Я заваюю тут,  
Каб не пайсьці туды,  
Не разарваць дзе пут.

Рахавічы, 20 трауня 1922 г.

## XXV. НЯЛЮБАСЬЦЬ.

Ня цяжкая птушка спусьцілась далоў,  
Адыхаць пасъля барацьбы за жыцьцё; —  
А я ўжо забыці, забыці гатоў  
Маю любу и ўсё да яе пачуцьцё.

Адну Чыстату я ў жыцьці палюбіў,  
Дагэтуль ахвяры прыносіў я Ей:  
Другі пацалункам мне любу акпіў...  
Прывабіў другі яе ласкай сваей.

Пінск. Жнівень, 1922 г.

## XXVI. ЎЛАСНАСЦЬ.

Кожная істота ўласнасьць  
Мае, дадзену Прыродай;  
Толькі з ею й мае шчаснасьць,  
Шчаснасьць, што завём „слабодай“.

Толькі-ж гэтую слабоду  
Брат у брата зграбаваў,  
Павялічыўшы дагоду,  
Ў імя чорта, катам стаў.

Дык вось, колькі пражыву,  
Добра ці хоць кепска тут,  
Я ўжо сілай не вазьму  
Ад людзей іх чорных пут.

А наперад праканаю,  
Што ня гэтак мусець жыць,  
Хоць і доўга пачакаю,  
Покуль веру можна ўліць.

Пінск. З верасня 1922 г.

## XXVII. ХРЭСТ ІСУСА ХРЫСТА.

Хрыстос прыйшоў, даў вобраз Бога,  
Сваім зямным жыцьцём.

Сказаў, што ў „вобраз“ Ён дарога,  
Духоўным пачуцьцём.

Хрыстос прыйшоў, жыцьця Ён дрэва  
Сабою ўзгадаваў,  
Якое засушыла Ева,  
Як зьмей ей загадаў.

Хрыстос прыйшоў, даў нам прыклад,  
Як Богам сілкавацца,  
Каб мець душы спакой і лад  
І з Праўдаю злучацца.

Пінск. 3 верасьня 1922 г.

## XXVIII. СУСЕДУ.

Суседзе, ты дужы, ты б'ешся з братамі,  
Й мяне ты змушаеш на бойку крываву.  
Суседзе, хоць можа й пайду я, часамі,  
З табою, але каб змагацца за справу

Чужую, чужую істоце маей  
Ня буду, ня буду, ніколі з табою:  
Люблю, як цябе, я ўсіх роўна людзей—  
Дык біць іх ня будзен маю рукою.

Пінск. 11 верасьня 1922 г.

## XXIX. ГЭЙ, ГЭЙ!

Не адзін толькі я тут праходжу жыцьцё,

Весяліўшысь душой:

Там, далёка адсюль, і бацькоў пачуцьцё

Жыве роўна са мной.

Весялюся душой, бо Хрыстом я жыву,

Дый бацькі Ім жывуць—

Маем радасць адну: за Жыцьцём я іду,

Дый яны-ж туды йдуць.

Пінск. 7 сінегня 1922 г.

### XXX. ПАКРЫЎДЖАНЫМ.

Мы вечна жадаем спакою!

Скажэце: „гдзе ўзяць нам яго?“

Мы пойдзем за тымі душою,

Хто дасьць нам спакою свайго!

Хрыстос Правадыр ёсьць спакою,

Спакой па жаданьню дае:

Христа хто прыймае душою,

Той вечна спакойна жыве!

Пінск. 4 лютага 1923 г.

## XXXI. НАДЗЕЙЦЕСЬ БРАТЫ!

Найдзецесь браты ды гатуйцесь сустрэць

Жадану слабоду!

Ня доўга ўжо нам асталося цярпець

Чужую прыгоду.

Вось выйшлі анёлы вятры затрымаць

І сонца прагляне!

А там—Бог Хрыста дасьць съятую пячаць:

І крыўды ня стане!

Пінск, 17 сакавіка 1923 г.

## XXXII. МЫ ІДЗЁМ.

(На Ротгауза).

Мы толькі што выйшлі—а выйшлі з зямлі—  
Жывую душу атрымаўшы,  
І Хрыстос нас вядзе—за Ім мы пайшлі—  
Я му-жа, Яго ўсё, аддаўшы.

Яго Гаспадарства Спакою знаходзім—  
І вечнае тут-жа жыцьцё.

Мы толькі што выйшлі—дый тут адыходзім,  
Пры съвеце Хрыста у быцьцё.

Пінск, 15 траўня 1923 г.

### XXXIII. ЯНЦЫ КУПАЛЕ.

Слухай, браце Янка, праўду Бога  
Дый злучыся з ёю.

А да праўды ёсьць Христос дарога  
З Дзеваю Сваю.

Ён ад Бога-Бацькі арадзіўся,  
Каб спасьці людзёў,

На зямлю да грэшнікаў зъявіўся—  
За Сабой павёў.

І пайшла Яго Грамада - Дзева  
Грэшнікаў спасаць:

Прывясьці да Бога-Бацькі з лева,  
Пад Христа сабраць.

Каб была адна Яго Грамада  
Й Правадыр адзіны —

Янка, прылучысь, пад Бога ўладай,  
Да Яго Дзяўчыны!

Пінск, 31 траўня 1923 г.

## XXXIV. ТОЛЬКІ Я...

Стогнуць людзі, плачуць людзі,  
Людзі—Беларусы,  
А ж пакуль ім шчасьце будзе  
Разарваць прымусы.

Толькі песні-скаргі лълюцца  
Гэтаю парою;  
Людзі—Беларусы б'юцца  
З крыўдаю ліхоя.

Шчыра хочуць пасяліцца  
Між усіх народаў,  
Разам з імі весяліцца  
Ўласнаю дагодай.

Толькі я не хочу быці  
Роўнапраўным з катам,  
Іхний цемнатою жыці,  
Ня быць Праўдзе братам.

Пінск. 22 чэрвеня 1923 г.

## XXXV. АРГЫСТКАМ.

Не скранулі зусім маёй чуткай душы  
Сваім цудным пяяньнем,  
Я застаўся адзін, як у пушчы-глушки,  
З сумным болем-маўчаньнем.

Весялілі вы бедныя сэрцы людзёў  
Песьняй іх жа людзкой—  
Але мне не скранулі вы чуткіх грудзёў  
Тэю песьняй зямной.

Пінск, 23 чэрвеня 1923 г.

## XXXVI. НАДПІС НА ПОМНІКУ.

Помнік у сэрцах ты нашых паставіў,  
З шчырым надпісам на векі вякоў:  
„Радасьць таму, хто жыцьцём сваім славіў  
Вечную Праўду на щасьце людзёў!“

Пінск, 5 ліпня 1923 г.

## XXXVII. НА РАЗВІТАНЬНЕ.

(Яўхіму Грын'ку)

Ты едзеш? добра, едзь... Куды?

— Каб крыўду зьнішчыць, праўду даць  
Аслабадзіць свой край з бяды,  
Пасъля „спакойна“ пражываць!

• • • • • • • • • •

Яўхім! там, па суседзтву з жонкай,  
Жывуць мае бацькі, яны  
Чакаюць нас съязьліва, горка...  
Спакою хотуць—не вайны!

Пінск. 6 ліпня 1923 г.

### XXXVIII. НАДПІС У НОВЫМ ЗАВЕЦЕ.

Як захочаш быць праўдзівым,

Павучысь з малітвай тут —

Будзеш вольным ты на дзіва,

Дый ня стане крыўды пут.

Пінск, 6 ліпня 1923 г.

## XXXIX. МИР ХРИСТОВ.

В одних сердцах живет Сам Бог,  
    В других—живет Закон Природы.  
И в их душъ Христос возмог,  
    Создатель мира и свободы.  
Но есть сердца полны тревог,  
    Полны грѣха, полны заботы.  
И жизнь в Себѣ дал Бог творенью,  
    И дал Христа, что-б всѣм дать мир;  
Закон Природы всѣх к моленью:  
    К Христу зовет на брачный пир.  
Крестом зовет Христос к спасенью,  
    Огнем Он крестит грѣх-кумир.

Пинск. 17 сентября 1923 г.

## XL. ЖАБРАК.

Ня імкнуся да багацьця,  
Грошы не каплю ніколі,—  
А імкнуся ўсё да шчасьця,  
Каб здабыць мне духа волю.

Добра, чую зык души —  
Сэрца радасьцю съмляецца:  
На прасторы, ня ў глушки,  
Воля духа з целам б'ецца.

І хоць жыву я жабраком,  
Хоць бадзяюсь з хаты ў хату —  
Усё-ж імкнуся за Хрыстом  
У гасподу, Ім багату.

Старобін-Пінск. 1920-1923 г.

**ПОД БРЕМЕНЕМ КРЕСТА.**

## НА РАЦЭ СЛУЧ.

Сягоныя ў Ленін я прыйшоў,  
І ў Случ купацца тут пайшоў.

Іду я, йду да рэчкі роднай  
Аж сэрца радасьцю забіла!  
Рака цячэ так любаводнай —  
Старобін родны ўваскрасіла!

Плыве, цячэ, нясе ўспаміны,  
Гдзе родны кут маіх бацькоў,  
Нясе майго жыцьця гадзіны,  
І маей гульні, маіх трудоў.

Стаю, гляджу, а думкі ймкнуцца  
Туды! — ў Старобін родны мой!  
Па ім што сълёзы ціха лъюцца,  
Гдзе я цяпер увесь душой.

Ляжу ў вадзе, заплюшчыў вочы,  
Нясе мяне мая вада —  
Ў Старобін родны я ахвочы...  
Нясе мяне мая вада.

Набраў вады я ў рот і ў вушки,  
Разоў дзесятак даў нырца...  
З ракі я выйсьці ўжо вось мушу,  
А ўсё-ж стаю я без канца!

Сягоныя ў Ленін я прыйшоў,  
Душой Старобін свой знайшоў.

М. Ленін. 6 ліпня 1922 г.

## НА СМЕРТЬ Ю. ЖАВРИДА.

Наstrадавшись ты умер, мой друг дорогой!

Отошел за предѣлы сей жизни земной.

Высоко, высоко улетѣл от меня,

Не достичь мнѣ пока, дорогой друг, тебя.

И хочу настрадаться, хочу возсіять,

Чтоб тебя хоть на миг в жизни вѣчной  
догнать.

Ты вѣдь знаешь, живется как здѣсь тяжело.

Ох, как хочется к Богу, туда высоко!

Г. Пинск. 26 іюня 1924 г.

## К МАРУСЬ.

Ты наивным меня называешь,  
А порой назовешь простяком;  
Что дитя ты меня принимаешь,  
Как дитя провожаешь потом.

Но ты хочешь, чтоб был я мужчиной,  
Хоть тоску чтоб твою разогнал,  
Чтоб не знаться с тяжелой кручиной,  
Чтоб тебя, как мужчина обнял.

Я сижу и наивно гляжу,  
Молча слушаю пѣсни твои,  
В тайны мыслей свободно вхожу,  
Тихо, миром Христовой любви.

В это время бываю силён,  
И тоску, хоть на миг, разогнать...  
Вѣдь к наивному, будто сквозь сон,  
Ты способна в об'ятья упасть.

13 декабря 1924 г.

## О Л Я.

„Прекрасная Оля должна  
Мужчин завлекать всѣх собою,  
Красива вѣдь я и умна —  
Не устоять им предо мною“.

И вѣрно, мужчины толпою  
Ждут взгляда от Оли прекрасной,  
Стрѣляют за Олей младою,  
Всегда хоть с надеждой напрасной.

„Но вот я мальчишку хочу,  
Увлечь в свои сѣти любви.  
И что же? В безсильи молчу...  
Ох, слабы уж чары мои“.

25 января 1925 г.

## С. С — КОЙ.

Отчего свою голову я опустил?  
Отчего, отчего сердце бьется сильнъй?  
Иль достойну дѣвицу уж я полюбил,  
Чтоб спокойствіе жизни пожертвовать ей?

Не хочу даже знать, что случилось со мною:  
Но люблю я спокойствіе, жизнь одинокую.  
Так вторично прошу я душою больною,  
Не врываться так сильно ко мнъ „ясноокою“!

24 апрѣля 1925 г.

## МНѢ СМѢШНО.

(Посв. С. К.).

Вѣдь, недавно еще, ты по женски сказала,  
Что я умер уже для тебя как мужчина.  
И я думал: ты правду сю отгадала;  
Был спокоен—меня не брала и кручина...

Только в ус улыбнулся,  
Глубже в плащ завернулся.

А теперь ты стоишь и глядишь на меня,  
На мужчину как женщина может глядѣть.  
Я стою и так само смотрю на тебя,  
Как на женщину может мужчина смотрѣть.

А в душѣ через ус  
С нашей встрѣчи смѣюсь.

Много с женщиной мнѣ приходилось  
встрѣчаться—

Ни одна не сумѣла меня побѣдить...  
Побѣдишь ль меня ты? иль прикажешь  
смѣяться?..

Вѣдь тоской могу только тебя наградить.

И смѣшно мнѣ давно,  
С нашей встрѣчи смѣшно.

25 июня 1925 г.

## Н Е Б О.

Небо далекое,  
Небо широкое,  
Небо лазурное,  
Небо пурпурное,

Тучей покрылось,  
Бурей гнѣвилось,  
Громом разило,  
Ливнем мочило.

Солнцем потом,  
Будто огнем,  
Землю дарило,  
Просто и мило.

7 октября 1925 г.

## ЗНАКОМОЙ НЕЗНАКОМКЪ.

Люблю, люблю я очень розы!

Так чудно пахнут вѣдь онѣ!

Люблю твои весенни грёзы,

Дарят которы розы мнѣ!

Но рви ты розы осторожно,

Чтоб не коснулся шип руки; —

Хоть грезить молодым и можно,

Но грезь ты, только без тоски!

10 апрѣля 1926 г.

\*     \*

Шпарка праносяцца дні.

Эх, пранясецесь шпарчэй!

Үеліся страсьці вагні

Ў сэрда маё. Дык хутчэй!!!

Дні пранасецесь за днямі—

З зыркімі страсьці вагнямі!

22 траўня 1926 г.

## ЗАРНИЦЫ.

(Посв. Д. Майкову).

Ночь за ночью проходит всегда.

И зарницы блестят в высотѣ.

Если жизни нас жмут холода,

Так зарницы в своей красотѣ,

Согрѣвают всегда.

Бремя жизни висит тяжело.

Ищешь счастья вездѣ и всегда!

Так тебя, мой поэт, занесло

Раздѣлить меж невзгод и труда

Жизни сей ремесло !

6 июля 1927 г.

\* \* \*

Я подвизался: Царство Божіе искал!

Я возмущался, если побѣждал Ваал.

Тогда метался, рвался и громил,

Вездѣ толкался, Истину носил!

Но вот прошли года, я глубже жизнь узнал;

Лѣнъ принесли мнѣ страсти; я людей познал;

Уста несли молчанье, ласки лил;

И улеглись порывы; тишина дарил.

20. VII. 1927 г.

## РОССІЯ.

Усълась в орбите своей,  
В сознаніи долга сидит.  
Глазами любви на дѣтей  
Свободно и строго глядит.

Священство Россій в трудах,  
Пасет свое Стадо Крестом,  
Дает Ему пищу всегда,  
Ведет в небеса за Христом.

И Дѣти Россіи с сознаньем  
Свободно и строго живут,  
Гордятся Россіи созданьем,  
Величье Россіи блюдут.

Россія ж сидит величаво  
И строго глядит на Дѣтей,  
И держит их так под началом,  
Во власти любви матерей!

26. VII 1927 г.

\*  
\*

Проходите вы, миляя барышни, мимо  
И держитесь со мною построже!  
Пусть та сила, влечет что нас неудержимо—  
Пусть умолкнет! вѣдь счастье дороже!  
  
Сохраните для жизни себя вы честье:  
И приятно мнѣ будет на вас  
Посмотрѣть в вашей дѣвственной всей  
красотѣ и  
Не тревожить свой глаз.

VII-VIII. 1927 г.

Е. II.

Старость и смерть далеко:

Жизнь еще цѣлая.

В небѣ парит высоко

Дѣвственность смѣлая.

С страстью земной незнакома,

В небѣ парит.

В небо лазури влекома,

Смѣлый піит!

Что же, погнаться ль за нею

В жизни земной?

Счастливым быть мнѣ с своею

Смѣлой женой?!!

19. VIII. 1927 г.

## МИХАИЛУ.

(Стихотворение Д. Майкова).

Поступью твердой к намеченной цѣли  
Смѣло идешь, Михаил!  
Ночь, непогоды, туманы, мятели —  
Все ты извѣдал, но мощь сохранил.

Кто эту мощь, эту вѣру святую  
Влил в твою душу, поэт?  
Чуешь ли сердцем зарю золотую?  
Чуешь ли дня ослѣпительный свѣт?

Дни пролетают, мелькают недѣли, —  
Нѣт во мнѣ вѣры той, нѣт...  
Поступью твердой к намѣченной цѣли  
Смѣло и гордо идешь, мой поэт!

Пінск, 23.XIII 1927 г.

## З Ъ М Е С Т.

Стар.

Хрыстовы Золак . . . . .	5
Мой хрэст . . . . .	6
I Мая вера . . . . .	7
II Бацькам . . . . .	8
III Вялікдзень . . . . .	9
IV Крыніца . . . . .	10
V У раучку вада цячэ . . . . .	11
VI Птушка працуе, клапоча . . . . .	12
VII Людзі! вы дайце спакой песняру . . . . .	13
VIII Нешта гудзе пад нагамі . . . . .	14
IX У родным краі . . . . .	15
X Зусім блізка к роднай . . . . .	16
IX Многа думак пераходзіць . . . . .	17
XII Дайце!	18
XIII Бацьку . . . . .	19
XIV Злосна вецер завывае . . . . .	20
XV Дзеци . . . . .	21
XVI Я. . . . .	22
XVII Да маці . . . . .	23
XVIII Сірата . . . . .	24
XIX Мы жартуем і съмляемся, . . . . .	25
XX Цемнаце . . . . .	26
XXI На Коляды . . . . .	27
XXII Сэрда . . . . .	28
XXIII Дзяўчыне . . . . .	29
XXIV С. Бараю . . . . .	30

XXV	Нялюбасьць . . . . .	31
XXVI	Ўласнасьць . . . . .	32
XXVII	Хрэст Ісуса Хрыста . . . . .	33
XXVIII	Суседу . . . . .	34
XXIX	Гэй, гэй! . . . . .	35
XXX	Пакрыўджаным . . . . .	36
XXXI	Надзейцесь браты! . . . . .	37
XXXII	Мы ідзем . . . . .	38
XXXIII	Янцы Купале . . . . .	39
XXXIV	Толькі я... . . . . .	40
XXXV	Артысткам . . . . .	41
XXXVI	Надпіс на помніку . . . . .	42
XXXVII	На разывітанье . . . . .	43
XXXVIII	Надпіс у Новым Завеце . . . . .	44
XXXIX	Мир Христов . . . . .	45
XL	Жабрак . . . . .	46

### ПОД БРЕМЕНЕМ КРЕСТА.

На рацэ Случ . . . . .	48
На смерть Ю. Жаврида . . . . .	49
К Марускъ . . . . .	50
Оля . . . . .	51
С. С—кой . . . . .	52
Ми ъ смѣшно . . . . .	53
Небо . . . . .	54
Знакомой незнакомкъ . . . . .	55
Шпарка праносяцца дні . . . . .	56
Зарницы . . . . .	57
Я подвизался: Царство Божіе искал! . . . . .	58
Россія . . . . .	59
Проходите вы, милые барышни, мимо . . . . .	60
Е. П. . . . .	61
Михаилу . . . . .	62



Konszern Rządowy

Znajdzieć Obowiązk

Niediad

Dnia

Egz.

106u

192

Того же автора:  
**„Два Дерева“**

Изслѣдованіе дерева жизни и дерева познанія добра и зла въ нѣдрах Библіи. 1924 г.

О „Двух Деревьях“ автор полу-  
чил от священства только положительные отзывы.

**„Древо Жизни“**

Освѣщеніе нѣкоторых мѣст из Новаго Завѣта, которые затуманены князем міра сего. И посланія Церкви Христовой. 1925 г.

В скором будущем начнет выходитъ органъ воздѣлывающихъ Древо Жизни подъ названіемъ

**„Церковь Христова“.**

Издатель: КЛЮЧАНОВИЧ.

PIŃSK, Kościuszki 12.